

Сяргей АСТРОЎСКІ:

«Я дакладна ведаю, што магія ў нашым жыцці ёсць!»

Ён малады, таленавіты і ўмее здзіўляць. І апошняе робіць прафесійна. Сустраэцца з ім вы можаце ў самым нечаканым месцы — у кавярні, гандлёвым цэнтры альбо проста на вуліцы. Не выключана, што нават атрымаеце прапанову патрапіць на блакітны экран. Таму што Сяргей Астроўскі з’яўляецца вядучым шоу «Містык» на тэлеканале АНТ. Зараз ідзе праца над новым праектам «Сяргей Астроўскі — неверагодная магія», дзе ілюзіяніст будзе дарыць цуд людзям... Беларускі маг можа чытаць думкі, падыміць прадметы ў паветра альбо змяняць іх форму ў вас на вачах, але ён не раскрывае сваіх сакрэтаў. А вось падчас нашай сустрэчы Сяргей расказаў пра сваё закахравае жыццё, цяжкасці прафесіі і сюрпрызы для прыхільнікаў.

— У дзяцінстве вы сур’ёзна займаліся спортам. Што падштурхнула змяніць яго на сцэну?

З сямі гадоў я пачаў займацца каратэ. Нават былі перыяды, калі я прапускуа заняткі. Потым, у старэйшых класах, пачаў сур’ёзна займацца спортам, паступіў у фізкультурны. Аднак на другім курсе мае інтарэсы змяніліся і я пачаў выступаць на сцэне.

Ёсць вядомы амерыканскі ілюзіяніст Дэвід Блэйн. Я глядзеў запісы яго выступленняў, і мне падабалася. А з часам прыйшоў ўсведамленне таго, што спорт у любым выпадку застанецца ў маім жыцці. Але перспектывы ў гэтай галіне я для сябе не бачыў. Зразумеў: не хачу займацца чымсьці, да чаго душа не ляжыць, бо гэта пустая трата часу.

— І як вы дзейнічалі, усявядоміўшы, што душа ляжыць да сцэны?

— Спачатку хадзіў і здзіўляў сяброў. Нават не задумваўся, атрымаецца з гэтага нешта ці не. Потым з’явілася думка выступаць у клубах. Пачаў спрабаваць, знаёміцца з вядучымі. І паступова аказваўся там, дзе

што на нейкіх тэлевізійных праектах. На сцэне я яшчэ працую ў рэчышчы ментальнай магіі, дзе чытаю думкі людзей, які калісьці рабіў Вольф Месінг. Ён быў першым у гэтым жанры.

— Раскажыце аб сваім супрацоўніцтве з тэлебачаннем...

— Пачыналі мы з маленькай рубрыкі «Містык», якая з’яўлялася ў эфіры канала АНТ кожную суботу. А зараз здымаем праект «Сяргей Астроўскі — неверагодная магія». Там ужо павялічыцца працягласць выпуску па часе і кожны раз будзе новае месца сустрачы з героямі праграмы. Я раблю гэта ўсё з мэтай паказаць, што і ў нас ёсць людзі, якія валодаюць мастацтвам ілюзіі не горш чым недзе за акіянам. Мы ўсё здымаем, бо я рыхтую канцэртную праграму на паўтары гадзіны: у наступным годзе хочацца павядзіць з гасцямі.

— Якія сюрпрызы чакаюць у ёй гледачоў?

Я змяніў свае погляды на многія рэчы і сваё стаўленне да жыцця. Зразумеў, што можна зрабіць усё, калі ёсць жаданне.

— Пакуле не буду раскрываць усіх сакрэтаў. Скажу толькі, што праграма будзе змяшчаць невялікія трукі, якія я буду паказваць на сцэне. Палова сцэнарыяў у мяне ўжо гатова, засталася дапрацаваць другую. А там некалькі рэпетыцый — і можна будзе запуская!

— Як публіка рэагуе на тое, што вы робіце?

— Рэагуюць па-рознаму. Калі браць людзей ва ўзросце ад 35 гадоў і больш, то яны здзіўляюцца таму, што я раблю і ім падабаецца ўбачанае. Але як толькі размова заходзіць пра ўдзел у здымках, то адразу ж пужаюцца. У моладзі таксама інтарэс мякхуе з нежаданнем быць пад прыцэлам тэлекамер. Але эмоцый заўсёды шмат.

— А здараюцца «збоі» падчас выступленняў?

— Не было ніколі. Бо, напрыклад, у той жа ментальнай магіі, дзе я чытаю думкі, не можа адбыцца ніякіх збоёў. Тут, як прыяздзе на веласпедзе, калі чалавек умее катацца на ім, то можа ўпасці хіба што з завязанымі вачамі. Таму пры адсутнасці нейкіх неспрыяльных фактараў усё заўсёды праходзіць добра. Калі я, бывае, прыходжу на месца будучага выступлення і разумею, што тут не вельмі зручна, тады спрабую нешта змяніць, каб было камфортна.

— З цяжкасцямі сутыкаецеся ў працы? Як аднаўляеце сілы?



— Мая дзейнасць патрабуе не столькі фізічнай падрыхтоўкі, колькі эмацыянальных выдаткаў. Я ўвесь час адчуваю хваляванне, бо ўся адказнасць — на маіх плячах. Варта мне запалоціць рух — і ніякага прагрэсу не будзе. Уззяць тыя ж здымкі на тэлебачанні. Калі працавалі над рубрыкай, то складанасці ўзніклі па прычыне таго, што людзі, з якімі я працаваў, проста не сутыкаліся з маім відам дзейнасці. Яны прывычаліся працаваць на пэўны фармат, а тут трэба было падыходзіць да будовы кадра па-іншаму. У цэлым, калі браць маю працу, то ў асноўным яна праходзіць дома. Пішаў сцэнарыі, прапісваеш трукі, дамаўляешся з рэжысёрам, паралельна рыхтуюцца да нейкіх выступленняў у іншых месцах. Атрымліваецца, сядзіш дома, але занят «пад завязку». І хварэць нельга. Але я з тых людзей, што нават з тэмпературай пайду на сцэну, бо энергія гледачоў і мая любоў да таго, чым займаюся, кампенсуюць усё.

— Што дапамагае вам самаўдасканальвацца?

— Не так даўно адкрыў для сябе інтарэс да чытання. Мне падабаецца глядзець розныя тэматычныя праграмы, фільмы пра трукі. Нiek я заўважыў у машыне аднаго расійскага ілюзіяніста кнігі па самаразвіцці. Аўтарамі іх былі Стывен Кові і Мірзакарым Нарбекка. Вывучыўшы некаторыя кнігі, напісаныя ім, я змяніў свае погляды на многія рэчы і сваё стаўленне да жыцця. Зразумеў, што можна зрабіць усё, калі ёсць жаданне. Галоўнае, умець правільна планаваш свой час і наладжваць адносіны.

Бывае, учуць нейкі фокус ці трук і пачынаю радавацца як дзіця, бо ўва мне абуджаецца інтарэс да таямніцы. А наогул многае можа здзіўляць...

— Вы здзіўляеце людзей. А што здзіўляе вас?

— Мне здзіўляюць творчыя людзі, бо я ведаю, наколькі маральна нялёгкае ў кожнага з іх праца. Бывае, учуць нейкі фокус ці трук і пачынаю радавацца як дзіця, бо ўва мне абуджаецца інтарэс да таямніцы. А наогул многае можа здзіўляць... Я раней не верыў у існаванне цудаў, а цяпер дакладна ведаю, што маю ў нашым жыцці існуе.

Алена ДРАПКО

■ Куды звяртацца?

ПСІХОЛАГ, ПСІХАТЭРАПЕЎТ?.. РОЗНІЦА ІСТОТНАЯ

У псіхолага і псіхіятра — розныя сферы дзейнасці, а вось работа псіхатэрапеўтаў можа быць аднесена як да дзейнасці псіхолагаў, так і псіхіятраў. Да каго ж трэба звяртацца, калі ў псіхічным здароўі з’явіліся праблемы? Тлумачэнні па спецыяльнасцях дае ўрач псіхіятр-нарколаг Мінскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Воляга СЕЛЯДЗІЦОВА.

ПСІХОЛАГ. Спецыяліст з вышэйшай псіхалагічнай адукацыяй. Ёсць псіхологі сацыяльныя, агульныя, медыцынскія і педагогі-псіхологі. Псіхолог самастойна не займаецца лячэннем псіхічных расстройств (праўда, калі ён мае спецыялізацыю клінічнага псіхолога і працуе ў медыцынскай установе, то можа рабіць гэта пасля кансультацыі або ў супрацоўніцтве з псіхатэрапеўтам ці псіхіятрам).

Псіхолог аказвае дапамогу здаровым людзям, якія трапілі ў нейкую асабліваю сітуацыю, сутыкнуліся з пэўнымі псіхалагічнымі цяжкасцямі. Аднаўленне, дапамога, якую аказвае псіхолог, не з’яўляецца псіхатэрапіяй і называецца псіхалагічным кансультаваннем.

Псіхалагічная дапамога ўключае ў сябе псіхадыягностыку, псіхакарэкцыю, псіхатэрапію, псіхалагічнае кансультаванне і г.д.

Псіхолог займаецца навукай і выкладаннем, праводзіць трэнінгі, дапамагае ў выбары прафесіі, працуе на тэлефоне даверу, тэсціруе ўзровень інтэлекту, выяўляе здольнасці, кансультуе, дае рэкамендацыі.

Псіхолог валодае мноствам цікавых метадыч, тэстаў, трэнінгаў. Кансультацыя ў псіхолога не змяняе ў выпадку неабходнасці паход да ўрача.

ПСІХІЯТР. Гэта ўрач з сертыфікатам па спецыяльнасці «Псіхіятрыя». Урач-псіхіятр можа кансультаваць здаровых і лячыць псіхічна хворых людзей, вылісвае лекі, праводзіць медыцынскі агляд людзей, вызначае ступень іх псіхічнага здароўя і дэездольнасці. Але ён не можа размаўляць з чалавекам без яго пісьмовага згадзі, абавязаны строга дакументаваць свае назіранні і шыфраваць дыягназ. Можа прымусова шпіталізаваць чалавека ў выпадку, калі палічыць яго небяспечным для навакольных ці самога сябе. Можа назіраць і лячыць людзей ва ўмовах стацыянара і амбулаторыі.

Псіхіятр можа афіцыйна ўстанавіць дыягназ. У нашай краіне псіхіятр працуе выключна ў дзяржаўнай лячэбнай установе і асноўны акцэнт у лячэнні робіць на ме-

дыкаментознае лячэнне. Вырашае пытанні дыспансернага ўліку, працоўнай, ваеннай і судовай экспертызы.

Псіхіятр дапамагае ў выпадках працяглага (больш за месяц) павышэння ці паніжэння настрою, суіцыдальных спроб, навязлівых ідэй, галюцынацый, розных фобій, бессані, моцнай трывогі. Лечаць псіхіятры і посттраўматычныя псіхічныя расстройствы, наступствы эпілепсіі.

Сам па сабе паход да псіхіятра не азначае аўтаматычнай пастановы на ўлік. Для выстаўлення псіхіятрычнага дыягназу недастаткова толькі звароту да псіхіятра. Патрэбны важкія падставы.

Калі іншыя спецыялісты накіроўваюць на кансультацыю да псіхіятра, гэта азначае, што ўрач іншага профілю хацеў бы больш даведацца аб псіхалагічных асаблівасцях пацыента. Таму баяцца такога звароту не варта. Сам па сабе паход да псіхіятра не азначае аўтаматычнай пастановы на ўлік. Для выстаўлення псіхіятрычнага дыягназу недастаткова толькі звароту да псіхіятра. Патрэбны важкія падставы.

ПСІХІЯТР-НАРКОЛАГ. Кансультуе і лечыць нарказалежных людзей. Займаецца захворваннямі псіхікі чалавека, які пакутуе ад розных залежнасцяў, з наступнай рэабілітацыяй пацыента. Нарколаг лечыць як псіхалагічную, так і фізіялагічную залежнасць — алкагольную, наркатычную, гульнявую і тытунёвую. Захворванні, якія ўваходзяць у кампетэнцыю ўрача-нарколога, вылучаюцца тым, што хворыя, які правіла, не прызнаюць сябе залежнымі і не здольны адэкватна аца-



Брэст	106.6 FM	Бабруйск	103.6 FM
Віцебск	101.8 FM	Баранавічы	98.4 FM
Мінск	107.1 FM	Салігорск	104.3 FM
Гродна	104.2 FM	Пінск	103.2 FM
Магілёў	107.8 FM		



■ Медыяпростора

НАРОДНЫ ЧАРТ

На радыё заўсёды ёсць хіт-парады, рэйтыннг песень і чарты музычных выканаўцаў. Гэта, як правіла, досыць рэйтынгавыя праграмы, бо ў радыёэфіры гуляць любімыя творы, лепшыя з лепшых, менавіта тыя кампазіцыі, за якія галасуюць слухачы. У такіх хіт-парадах часцей за ўсё трапляюць замежныя выканаўцы. А як жа нашы, родныя?

Радые «Мір» вырашыла звярнуць увагу на беларускіх аўтараў песень, айчынных выканаўцаў і музычных гурты, песні якіх папулярныя не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Сумесна з тэлека-

налам «БЕЛМУЗТБ» мы запусцілі музычны праект для меламанаў з прыстаўкай БУ. Дзясятку лепшых песень айчынных выканаўцаў можна паслухаць на радыё, а можна і паглядзець па тэлебачанні. Наш хіт-парад складзены на аснове даных аб ратацыі ў эфіры радыё «Мір», па выніках галасавання на сайце «БЕЛМУЗТБ», а таксама па выніках продажу дыскаў у музычных крамах краіны. Слухайце «Народны чарт» і яго вядучага Канстанціна Юманова кожную суботу ў 7:00 і 14:00 і ў нядзелю ў 18:00! Пастаў «зорку» на месца!

ПАНЯДЗЕЛАК, 21 КАСТРЫЧНІКА

1 БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 18.30 Навіны.
7.05, 8.05 Дэлавае жыццё.
7.10, 8.10, 19.10, 1.55 Зона Х.
9.10 У цэнтры ўвагі.
10.05 Меладрама «У Бога свае планы».
12.10 Дзень у вялікім горадзе.
13.20 Клуб рэдактараў.
14.10 Вакол планеты.
15.15, 18.10 Навіны рэгіёна.
15.25 Журналісцкае расследаванне.
15.55 Заўтра — гэта мы!
16.25 Камедыя «Мітусня».
18.50 Арэна.
19.25 Форум.
20.30 Панарама.
21.00 Прэс-канферэнцыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэвіча з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі краін СНД.
0.00 Серыял «Каўчэг».
2.15 Дзень спорту.

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Раніца.
9.00, 21.20 Тэлебарометр.
9.05, 17.55 Серыял «Блізняты».
10.15 Навіны надвор’я.
10.50, 0.00 Серыял «Следства вядзе Да Вінчы».
12.00 «Пад грыфам «Вядомы»».
12.40 Дак. серыял «Азбука добрага самаадчування».
13.20 Камедыя «Трыццаць тры».
14.55 Камедыя «Якім не шануе».
16.40 Беларускае часінка.
18.55 Хакэй. КХЛ. «Тарпеда» — «Дынама» (Мінск).
21.25 КЕНО.

21.30 СЕРЫЯЛ «Інтэрны».

23.05 СЕРЫЯЛ «Рэальныя хлопцы».

3 БЕЛАРУСЬ 3

7.30 «Дабрананак».
8.00, 18.05, 00.40 «Калейдаскоп».
8.05 «Роднай песні ваявода».
Дак. фільм.
8.40 «Максім Багдановіч. Перадленне».
Дак. фільм.
9.05 «Скарбіна Мішчыны».
Драўляныя храмы.
9.35, 22.30 Серыял «Залатое цыля».
10.25, 22.05 «Дыя@блог».
Пра мову.
10.50 «Шчыргаваяе скура». Маст. фільм.
12.30, 0.10 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака Івана Фісцава.
12.55, 23.20 «Ігар Дабралюбаў з сябрамі». Дак. фільм.
13.55 «Музеум». Партрэты з Нясвіжскай галерэі.
14.10 «Усе грошы з кашальком». Кароткаметражны фільм.
14.40 «Карані».
15.10 «Яго батальён». Маст. фільм.
17.20 «Наперад у мінулае».
17.50 «Спецыяльныя рэпартажы». 100 нашых ідэй.
18.15 Серыял «Плач перапёлкі». 1-я і 2-я серыі.
20.30 Калыханка.
20.40 «Іван Макаравіч». Маст. фільм.

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 Контурны.
10.05 «Жыццё здарова!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Нашыя спорты.
11.10 Серыял «Закрытая школа».

12.10 «Самы лепшы муж».
13.10 «Добрага здаровайжай!».
13.55 «Модны прыговор».
15.00 «Сам-насам з усімі».
16.15 Серыял «Хатняя работніца».
16.55 «Давай пажэнімся!».
18.20 «Адваротны адлік».
«Класік з Віцебска. Жыццё і смерць Юдзія Пэна».
19.00 «Накай мяне».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Пазіцыя».
22.05 «Хроніка Мінскага гэта».
23.10 Маст. фільм «Ты і я».
1.00 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Тыдзень».
9.40 «Вялікае сведанне».
10.20, 13.00, 20.15 «Гарады, якія спяваюць». Дэзнікі.
10.40, 17.30 «Званая вачара».
11.35 «Такі лёс».
12.30 «Джэймі: абед за 30 хвілін».
13.50 «Вялікі горад».
14.30 «Зорны рынг. Новы сезон. Бітва кавер-бэндаў».
15.40 «Іншая краіна». «Грузія: зноў перазарозка?».
16.20 «Наша справа».
16.50 «Па законе».
18.30 «Сакрэты старажытных прыгажунь».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.30 Маст. фільм «Балістыка: экс супраць сівер».
23.00 «Ваенная тайна».
0.50 Серыял «Навошта табе алібі?».

МІР

5.00 Серыял «Пяць хвілін да метра».
6.35 М/ф.

7.05 «Цік-так».

7.20 Серыял «Заручальныя прэсцёнка».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Навіны Садружнасці (бягучы радок).
9.10 Маст. фільм «Парад планет».
10.55 «Разам».
11.45 «Агульны рынак».
12.25 Серыял «Клон».
14.05, 4.00 Дак. фільм «У свеце цудаў».
15.25, 22.05 Ток-шоу «Слова за слова».
16.10 Серыял «Лапачкі».
18.25 «Беларусь сёння».
18.50 Серыял «Жыццё спачатку».
21.25 «Акцынты».
21.40 Рэальны свет.
22.55 Серыял «Чыста англійскія зайбыствы».
0.45 Дак. фільм «У пошуках Фідэля».
1.50 Маст. фільм «Сястра Мюратэ».

БЕЛАРУСЬ РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
10.00 «Карціна свету».
10.55 Надвор’е на тыдзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Ранішняя@пашта».
12.00 «Прамы эфір».
13.00 Серыял «Вольф Месінг: Які бачыў скрозь».
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 Навіны — Беларусь.
14.30 Ток-шоу «1000 дробязяў».
15.10 Ток-шоу «Пра самае галоўнае».
15.55, 17.10 Серыял «Склі-фаскоўскі».
18.05 Серыял «Ефрасіння. Таежная каханне».
18.55 Серыял «Тайны інстытута высакародных здзячутаў».
20.40 Серыял «Сваты-6».
22.50 Серыял «Права на праўду».
0.00 «Падаваць СССР. Ядзерны апакаліпсис».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «НТБ раніцай».
8.40, 10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
10.55 «Да суда».
11.55, 13.25 «Суд прысяжных».
14.25 «Справа ўрачоў».
15.15 «Справа густу».
15.40, 18.35 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
16.25 «Пракурорская праверка».
17.40 Ток-шоу «Гаворым і паказваем».
19.35 Маст. фільм «Бацькоўскі дзень».
21.00 Маст. фільм «Вецер пайчунчы».
23.10 Сёння. Вынікі.
23.35 Серыял «ППС».
0.25 «Першая кроў».

8 КАНАЛ

7.00, 12.00, 19.15, 21.05, 23.40 «Надвор’е».
7.05 «На рыбалку».
7.20 М/с.
7.30, 14.25 Серыял «Цудоўнае стагоддзе».
9.15, 17.45 Серыял «Рэванш».
10.45 «Сінематограф».
Маст. фільм «Апантаная».
12.05 Драма «Вайна сведаў».
14.05 «Кінаблякнот».
16.10 Мультипад.

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу «6 кадры».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жонкі алігархаў».

10.00 «Шлюб без ахвяр».

11.00, 22.20 СЕРЫЯЛ «Маргоша».

12.00 Серыял «Аднакласнікі».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анекдоты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ада-ца за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улётнае відэа».
15.00 Серыял «Крамлёўскія курсанты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-ше моладзь».
19.00 Серыял «Васьмідзясятны».
20.00 Серыял «Кухня-2».
21.10 Серыял «ЗАГС».
0.00 «Дарожныя войны».
0.30 «Ч.П?».

ІНТЭР+ІНТЭР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Раніца з ІНТЭРам.
9.10, 22.30 Легенды крзімлінальнага вышуку.
9.50, 16.15, 0.50 Судовыя справы.
10.30, 16.55, 1.30 Сямейны суд.
11.15, 18.30 Серыял «Маршрут міласэрнасці».
12.20 Формула каханья.
13.05, 23.10 Серыял «Суседзі».
13.30, 0.00 Тэлефон даверу.
14.20 Серыял «Жыццё як жыццё».
15.00, 23.35, 6.20 Дак. серыял «Жыццё сярэд жыцця».

ЕУРОСПОРТ

9.30, 14.00, 21.00 Цяжка атлетыка. Чэмпіянат свету.
10.30, 15.45, 18.45, 0.30 Футбол. Чэмпіянат свету (У 17).
12.30 Супербайк. Чэмпіянат свету.
15.00, 18.00, 1.45 Футбол. Еўрагалы.
22.00, 5.50 Дак. серыял «У пошуках ісіцын».

КОШАЛІНІ НАСТАЛЬГІЯ

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Дапамажы. Зоркі эстрады — дзесяці». Канцэрт. 1992 год.
6.55 «Часопіс «Московский наблюдатель». Сустрачы на Арбеце». 1992 год.
8.00 «Аншлаг!». 1983 год.
9.00 «Быў месяц май». Маст. фільм.
11.00 «Сяргей Бандарчук». Апошняе інтэрв’ю. 1994 год.
12.00, 3.00 «Колба часу».
13.00 Шоу-праграма Аляксандра Буянова. 1994 год.
14.00 «Што? Дзе? Калі?». 1983 год.
15.30 «Зорны вечар у Лужніках». Канцэрт. 1992 год.
17.00 «Рана раніцай». «Урок опера-2». 1989 год.
18.00 «Сустрача з Пэлі». Дак. фільм.
18.30 «Пятля». 1-я серыя. Маст. фільм.
19.35 «Адзін дзень савецкага салдата». Дак. фільм.
20.00, 2.00 «Час».